



# ЗАДАЧЫ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЬШАВІКІВ У РАБОЦЕ НА ВЕСЦЫ

Прамова тав. Л. М. Кагановіча на III Усеукраїнській канферэнцыі КП(б)У 8 ліпеня 1932 году

## I. Калгасная гаспадарка СССР расьце і мацнее

— Таварышы! Задача палітычнай кіравніцтва сельскай гаспадаркай і работай на вёсцы паставіла асноўны ўказанні тав. Сталіна, як важнейшай задачай усёй партыі і ў асабліва партарганізацыі Украіны, дзе пачаюцца работы выпрацаваць у найбольшай меры.

У рэзультат правільнай палітыкі УсеКП(б), якая праводзілася ў барацьбе з тымі, хто хацеў зварнуць нашу краіну на шлях капіталістычнага развіцця, у барацьбе з трацкістамі і правымі ўхіжнікамі мы атрымалі сапраўды вялізарны гістарычны перамож.

Іншы не так даўно, у часе XVI партыйнага з'езду, было калектывізацыя 21 проц. сілавых гаспадарак. А ў гэты момант ужо 82,4 проц. пасяўнай плошчы СССР. Сёння мы ўжо маем 61 проц. калектывізаваных гаспадарак, 80,4 проц. пасяўнай плошчы і працягваюць і далей развівацца ў сацыялістычным сектары. Адно тэрыторыя МТС пасяліў звыш 35 млн. га.

Калі ж XVI з'езд партыі сацыялістычнага сектар выдзяліў ўжо пераможнікам у асяродку СССР, дык сёння мы з вамі можам канстатаваць не толькі перамож сацыялістычнага сектару, але і тое, што «СССР канчаткова зацвердзіўся на новым сацыялістычным шляху» і што «срашную перамож сацыялізму ў СССР можна лічыць ужо завершанай».

Гэта ёсць рашучы вынік барацьбы апазіцыя году, рашучы вынік работ нашай партыі. (Воспескі).

Значна павялічылася механізацыя сельскай гаспадаркі. Калі на 1 студзеня 1929 году ў сельскай гаспадарцы СССР працавала 29 тыс. трактараў, 1,8 тыс. аўтамабіляў і на 29 тыс. паводнага камбайну, дык на 1 ліпеня 1932 году працаваў ужо 146 тыс. трактараў (рост за 3 1/2 гады амаль у 5 разоў), 10 тыс. аўтамабіляў (рост больш чым у 5 разоў) і 10 1/2 тыс. камбайнаў. На Украіне ж трактараў івалічыўся з 9,2 тыс. да 31 тыс. (рост амаль у 4 разы), камбайнаў налічваецца зараз 1.800.

Пасяўная плошча на СССР павялічылася са 113 млн. га ў 1928 г. да 136 млн. га ў 1931 і 1932 г. г. Значна вырасла прадукцыя тэхнічных культур. Так, напрыклад, бабоўны-валына сабраў у 1928 г. 14,9 млн. пудоў, а ў 1931 г. ужо 24,5 млн. пудоў. Гэта вырасла нас ад замкавай залежнасці па бабоўні і мы можам развіваць тэхнічную прамысловасць поўнашчыю на саваднім свярку.

Буйнейшых пельсехаў у сельскай гаспадарцы мы змаглі дабіцца толькі на аснове індустрыялізацыі краіны, на аснове буйнейшых пельсехаў нашай прамысловасці, у тым ліку і на Украіне. Валына прадукцыі прамысловасці СССР урасла з 14,7 млрд. руб. у 1928 г. да 37 1/2 млрд. руб. у 1932 г., г. зні у 2 1/2 разы.

Адна, таварышы, можна пры правільнай палітыцы і пры палітыцы вялізарных дасягненняў, але пры дрэннай практыцы на пасяўных вулках, у пасяўных раёнах панавалі і затруцілі пасяўныя прасоўныя панарод.

«Партыя ня можа абмежавацца выпрацоўвай генеральнай лініі. Яна павінна шчыра працаваць з дзел прадзвіжэння генеральнай лініі на практыцы. Яна павінна кіраваць правядзеннем генеральнай лініі, палітычна і ў адносінах з уладамі ў хадзе работ прынятыя планы гаспадарка будаўніцтва, выпрацоўка і палітрэзультаты» (надрэсечена мною — Л. К.). (Сталін, Палітправаздача ЦК XVI з'езду УсеКП(б)).

Выходзячы з гэтай устаноўкі нашай партыі, большымі Украіны павінны зараз палітычнае выпрацоўку практычных недахов і памылкі і, не чакаючы ні минуты, узяцца за іх выпрацоўку.

Недаховы кіравніцтва абжэжазатоваў і сельскай гаспадаркай заключваюцца перш за ўсё ў тым, што да размыржаванні плану абжэжазатоваў на раёнах і калгасных паддзілах часта механічна, без рэальна і ўліку асаблівасці пасяўных раёнаў і калгасу. Які ўрадаў, якая была ўборка, якія запараваны, колькасць жывёлы і г. д., усё гэтага ня толькі ня ўлічылі, але і ня ведалі. Украінска ў размыржаванні плану абжэжазатовак межа меца ў большасці раёнаў.

Гэта прыводзіла да таго, што ў той час, як для раёнаў павінны абжэжазатовак быў асцяж і асцяж абжэжа былі азначаны, у іншых раёнах павінны былі перавышаны і ня былі забяспечаны выкананнем.

Труднасці неапраўдана кіравніцтва з Харкава 400 раёнамі патрабавалі неадпаведнай палітыцы сувязі з раёнамі і іх вывучэння.

Але ўспасце арганічна сувязі з раёнамі прабавалі замяніць пасылкай у раёны ўпаўнаважаных ЦК. Выступалі тут нешаторы раёнаў работні прабавалі быць памылкі і правыя ўскасці на ўпаўнаважаных. Гэта няправільна. Упаўнаважаных аб'яўляюць дапамагач у работе. Але яны не маглі замяніць сістэматычнай сувязі ЦК з раёнамі, а некаторыя з іх паднялі і асабліві адказнасць раёнаў арганізацыі.

## II. Задачы партарганізацыі Украіны ў галіне абжэжазатовак і паліпшэння кіравніцтва сельскай гаспадаркай

Перад намі ў галіне сельскай гаспадаркай на сёнешні дзень стаяць вялізарныя задачы, асабліва на Украіне, якая зараз мае даволі слабааблава станаўленні. З аднаго боку высокая тэхніка, вялізарныя колькасць трактараў, камбайнаў, значна павялічаныя колькасці іных сельска-гаспадарчых машын, саўтасы і калгасы, а з другога боку смяшчэнне капей, саўт.

Задача ўкраінскай арганізацыі заключавалася ў тым, каб з'дзейнічаць канкрэтную работу над выпрацоўкай тых машын, якіх ёсць у пасяўных раёнах, з дапамогай удзяння сельскай гаспадарка на новай высокай калгасна-саўтаснай тэхнічнай базе.

Мы павінны блізкамоўна спалучыць далей

у Палессі тое, што мы ўжываем у стале, пельга ўжываць на Правабярэжжы тых-жа мерарыстваў, як на Харкаўшчыне.

У Стале галоўная і асноўная задача, гэта — усмернае развіццё інтэнсіўнай абжэжазатовак гаспадаркі. Тут пільнае сваячасова ўборкі, адборкі насення, добрай апрацоўкі пельгаў, сваячасовага ворыва грае вялікую ролю для вялікай ўраджаю, якасці абжэжа. Адначасова ў Стале праба ўмоўна развіццё тэхнічнай культуры (саўтосу і іш.).

Гэтыя недаховы пельга разлагаць, як чыста арганізацыйна-тэхнічны недаховы. Яны адлюстроўваюць няправільныя настроі — самацёку некаторых камуністаў у падыходзе да кіравніцтва сельскай гаспадаркай у пераходны перыяд.

Мы з вамі маем зараз большасць сілавых гаспадарак, аб'яднаных у калгасы. Некаторыя камуністы павышова думалі: — Ну, што-ж, раз мы ўжо аб'ядналі сілавасць у калгасы, раз мы ў асноўным ліквідавалі кулацтва іх пельга, тут самым дамы самі сабой ўсе магчымыя для далейшага квітнення сельскай гаспадаркай у пераходны перыяд.

Гэта і значыць спадзяванца па самацёку. Гэта значыць неадпаведнасць тых працоўў клясавай барацьбы, якія прымаюць новыя формы, новы характар. Гэта значыць неадпаведнасць вялікай ўкраінскай ўлада дробнага ўласніка, які яшчэ моцна супраціўляецца новым формам гаспадарання.

Булава мы ў асноўным ліквідавалі. Аднак, было-б няправільным сказаць, што кулацтва ўжо ў нас ужо няма. Ён ёсць. Кулацкія ўплывы ўмацаваюць дробнабуржуазныя звычкі і знаходзяць сваб адстаўвалі ў раёнах калгасу перш за ўсё ў дрэннай работе і вялікіх стратах пры ўборцы, у нізкай прадукцыйнасці працы, у тым, што рожучы кароў, не звартаюць увагі на іх.

Стары ўклад, кулацкі ўплыў тармазіць, іманіцтва пільнага таво новае, але парадкацца ў барацьбе з труднасцямі. Вось гэты асаблівасці перш за ўсё прымаюць у ўкраінскіх работнікаў і ў сваёй практычнай работе, ды і пры выступленні на канферэнцыі не заўважылі.

А між тым тав. Сталін яшчэ на XVI партыйным з'ездзе ўсправадзіў ЦК ўказанні: «Траба мець на ўвазе... тую асаблівасць, што рэканструкцыя пароднай гаспадарка не абжэжазатоваць у нас перабудоўваць не тэхнічнай базе, а наадварот, патраба разам з тым перабудоўваць сацыяльна-эканамічныя адносіны. Я маю тут на ўвазе галоўныя чыны сельскай гаспадарка... Перабудоўва тэхнічнай базе сельскай гаспадарка не магчыма без адначасовай перабудоўва старага сацыяльна-эканамічнага ўкладу, без аб'яднання дробных гаспадарак у буйныя калектывы гаспадаркі, без выкароўвання каронныя капіталізму ў сельскай гаспадарцы. Знаем-ла, што гэты асаблівасці ня могуць не ўсправадзіць нашых труднасцей, ня могуць не ўсправадзіць нашай работы на перамаганні гэтых труднасцей».

Як бачыце, тав. Сталін павяржэваў камуністаў не спадзяванца па самацёку, не захаліцтва лёгкасцю задач, апраўдэнні, што справа ідзе аб перабудоўва ўсё старога сацыяльна-эканамічнага ўкладу.

Мы ведаем, што нашы вораті — буржуазія, кулацтва і іх збэка — меншайшай, чым сацыялісты, а тасема правая ўхіжніцы пры кожнай затруціненні, якое сустракае на сваім шляху сацыялістычна перабудоўва сельскай гаспадарка, палінавоцца, хочучы знайсці ў гэтым хаці-б якое-небудзь павяржэжэнне сваіх бясельных прарокстваў і прадракаўшчыў аб правале калгаснай гаспадарка. Ёсць і такія «прарокі» генеральнай лініі, у асаблівасці з бляжх правых і «левых», якія сваёй збэжэжэнсцю, дамабіваюцца нас на сутнасці справы дамаганьня нашым злышым воратам.

Прыходзіцца даказваць усю асаблівасць прарокстваў буржуазных ілеалягаў і іх лёкаў, прымаючых жаданне за завяршэжэжэ. На раз яны прадракалі аб пельга савецкай ўлады. Яны толькі пацверджалі пародную павароўку: «Ня вылазе сабака ракі, дык усё нощ стаіць над раёнамі і броша». На самой справе савецкая ўлада з'яўляецца зараз «самай трывалай ўладай з усёх існуючых улад у свеце» (Сталін).

Тое-ж самае мы можам сказаць у адносінах да калгаснай гаспадарка. Калгасная гаспадарка ў СССР расьце і мацнее, калгасная гаспадарка адчувае сябе больш трывалай, уцвярдзенай і надзейнай, чым сама яшчэ сакараўзятая індустрыя Эўропы і Амерыкі. Калгасы ў СССР павялічылі сваю плошчу на 13 проц. у параўнанні з мінулым годам. Прамысловыя Эўропы і Амерыкі павялічылі на 15 проц. у параўнанні з мінулым годам і на 34 проц. параўнальна з 1928 годам.

І калі мы, большымі, ня гаварым на гэта, з усёй рожкасцю і вострасцю гаворым аб нашых затруціненнях, памылках і недахов, дык гэта таму, што мы ніколі не здаваліся тым, чаго дасягнулі, а за ідэяе да перамагання нашых недахов іх дасягненні яшчэ большага, яшчэ больш трывалага.

І калі мы, большымі, ня гаварым на гэта, з усёй рожкасцю і вострасцю гаворым аб нашых затруціненнях, памылках і недахов, дык гэта таму, што мы ніколі не здаваліся тым, чаго дасягнулі, а за ідэяе да перамагання нашых недахов іх дасягненні яшчэ большага, яшчэ больш трывалага.

І калі мы, большымі, ня гаварым на гэта, з усёй рожкасцю і вострасцю гаворым аб нашых затруціненнях, памылках і недахов, дык гэта таму, што мы ніколі не здаваліся тым, чаго дасягнулі, а за ідэяе да перамагання нашых недахов іх дасягненні яшчэ большага, яшчэ больш трывалага.

у Палессі тое, што мы ўжываем у стале, пельга ўжываць на Правабярэжжы тых-жа мерарыстваў, як на Харкаўшчыне.

У Стале галоўная і асноўная задача, гэта — усмернае развіццё інтэнсіўнай абжэжазатовак гаспадаркі. Тут пільнае сваячасова ўборкі, адборкі насення, добрай апрацоўкі пельгаў, сваячасовага ворыва грае вялікую ролю для вялікай ўраджаю, якасці абжэжа. Адначасова ў Стале праба ўмоўна развіццё тэхнічнай культуры (саўтосу і іш.).



Асабліва месца павінны заняць у развіцці сельскай гаспадарка Украіны Далбас. Яго усім дарома не бярць у сур'ёз як сельска-гаспадарчы раён. У Далбасе пельга хадзіла зараз усмерна рагарнуць нобя са збэжэжэжэ гаспадарка культуры, прыгардзілі, а потым і савайна гаспадарка калі камаля, пельга, каля прадпрыемстваў. Далбас можа і павінны мець забяспечыць гароднінай, фруктамі і ўсім іным ішым харчовым культур. Далбас мае большыя магчымасці, чым які-небудзь ішым «вобласці», у механізацыі сваёй сельскай гаспадарка і нават, калі хочане, у развіцці апрашых гародаў і саўт.

У Малдаўскай рэспубліцы неабходна ўсмерна рагарнуць вінаградніцы, саўтосіцы, гародніцы. Гэа зараз маленькі вінаградніцы аддаюцца назад калгаснікам у сядзінава ўладанні. Гэта зусім праўдыва, пельга было забароніць ад калгасніка малельні гарод і прысвядзібу вінаградную гаспадарка. Але гэтым не выключэнца, а мяркуем на развіццё калгасна вінаградніцы, яно павінна з'яўляцца адной з багачэйшых галін сельскай гаспадарка Малдаўскай рэспублікі.

Выкалада вялікае значэнне павінны пельга раёны пасеву буркаў. Тав. Малагаў ужо адрачыў, што Украіна мае буйнейшы дасягненні ў пашырэнні пасяўных плошчаў пад буркамі: за апошні чатыры гады пасяўныя плошчы пад буркамі ўраслі ў два разы.

Сёння задача ўсёй паласы пасеву буркаў, якая ахоўвае Вініцкую, Кіеўскую, Харкаўскую вобласці, заключавалася іштоты ў тым, каб надаць пашырэнні пасяўную плошчу, большы ў тым, каб рашуча павысіць ураджаінасць. Неабходна пельга задаць пельгае ўраджаінасць буркаў, даць лепшыя буркі з большай дуркавасцю.

Правада цукровых буркаў па сёнешні дзень ідзе выключна дрона. Заўтра, пасля канферэнцыі, ўкраінская арганізацыя павінна мабілаваць усё свае сілы для таго, каб сапраўды пельгае залучыць прарокстваў і сваячасова падрыхтавацца да ўборкі буркаў. На бурках Украіны і ўкраінская арганізацыя павінна выкароўваць адначасна перад усёй савайна больш, чым на якой-небудзь ішым культур.

Побач з раёнамі пасеву буркаў з усёй ўраваўшэя тав. Палессе, гэта — сама яшчэ адстава частка ўкраінскай гаспадарка. Нельга думаць, што калі ў Палессі адстава гаспадарка, дык туты ня траба даваць трактары і машыны. Траба ўзлічыць гэтыя раёны, бо іны маюць выключна вялікае і ня толькі эканамічнае значэнне.

Для таго, каб гэтыя задачы ажыццявіць і ўзлічыць сельскай гаспадарка прыстаюцца да кожнай омы, да кожнага раёна ў пасяўбу, неабходна мабілаваць партыйную арганізацыю, рабочых і калгаснікаў.

У першую чару неабходна арганізаваць усё сілы на пасяўнае правядзенні ўборкі і пельга вывазны абжэжазатовак чарга плану. Гэтыя дзве гаспадарка памылкі маюць вялізарнае значэнне ня толькі для Украіны, але і для ўсёго СССР. У нашым агульным абжэжазатовак плане Украіна займае вялікае месца. Забяспечыць пасяўнае плане абжэжазатовак на Украіне і значнай мерой пельга пасяўнае выкананні плану абжэжазатовак на ўсёй СССР.

Уборка і абжэжазатовак маюць ня толькі вялізарнае значэнне для выканання індэксав, яны павінны з'яўляцца вагарам павароту работы па-новаму. Лёгуч тав. Сталіна аб новай абстаўцы і работе па-новаму ў прастаепацыі да пельга, якое сама абжэжазатовак, азначэна, што камуністам Украіны траба перабудавацца, як гэта ўмоўна большымі, каб у новай абстаўцы на Украіне і на-новаму запараванні. Магучым вагарам перабудоўны арганізацыі з'яўляецца пасяўнае правядзенні ўборкаў і машыны і выкананні плану абжэжазатовак.

Указанні аб правільным размыржаванні плану абжэжазатовак на раёнах і калгасных неабходна ўспрымаць ня вулках тэхнічна, як гэта рабілі некаторыя з выступавшых у спрэчках прамоўцаў, а пельга ўсёй залучнасці абстаўцы. Ня пельга задаць кіравніцтва пельга з'яўляць у пераходны перыяд толькі

да задачы або арганізацыйнага характару, або тэхнічна-эканамічнага. Траба ўлічыць усю залучнасць, усёе комплексна эканамічных і пельга ўмоў у даным раёне, вёсцы, калгасе. Гэта ёсць іштотны арганізацыі калгасу, павялічэння іх даходнасці, пра-пільнае размыржаванні даходаў, гэта — пельгае аб якасці работы, аб ураджаінасці ўборкі, гэта — пельгае аб калгасу, гэта, шпратце, пельгае аб адносінах унутры калгасу, аб пераборам пельгаі калгасніка.

Тое, што партыя агаляе сельска-гаспадарку артыя, а не камуны, галоўнай формай калектывізацыі, гэта пельгае. Партыя і тут ўлічыла жаданне самых сілаў. Калгаснік хоца такой калектывізацыі, у якой ён, атрымаўшы магчыма большы выгаду ад буйнай арганізаванай гаспадарка због-бы спалучыць іштотны грамадскі гаспадарка са сваёй іштотнасцю. Асцяж пельгае задаць дадаткова, сядзібу гаспадарка, задаць галіну лішка калгасу і калгаснікаў. Аб гэтай задачы партыя аказала яшчэ 2 з лішнім гады муча пельга ў пельгае ПР УсеКП(б) ад 10 сакавіня 1930 года, прамаваўшы: «Забароніць запараванні прышав, адпавяць базары і не абжэжазатоваць продажу сільнамі, у тым ліку калгаснікам сваіх прадуктаў па рынку», а потым, у пельгае ЦКБ і СНК СССР ад 20 мая 1932 году «аб парадку правядзення галіна калгасу, калгаснікаў і аднаасобных сілаў і амяжэнніх пельгае на галінах с.г. прадуктаў».

Траба пельгаіць рад бляжх задач перад калгаснікам, перш усёго траба ўзлічыць даходнасць калгасу і даход калгасніка, траба каб калгаснік атрымаў большы выгаду, чым прышоў у калгасе ня ў іш аддзячэннях іш. Ён прышоў у калгасе для таго, каб атрымаць тут усю выгаду буйнай арганізаванай гаспадарка.

Калі ён гэтай выгады не атрымае, калі ён убачыць, што аднаасобнік атрымае і зарабіць больш, ён будзе адчуваць сябе дрона, будзе шукаць «выхад» і выхадзе. Гэта траба зразумець і пельгае запамінаць.

Цэнтральная бляжэа задаць у пельгаішчы работы калгасу — узлічыць даходнасць калгасу, узлічыць ураджаінасць, хутчэй ўбраць з меншых стратамі абжэжа, разлічыць у калгасе савайна гаспадарка — жы-вельгадоўню, іштотніцтва, трысагадоўню, саўтосіцтва, гародніцтва, самагучыя прамыслы, цыгельні і г. д.

Неабходна забяспечыць усё ўмоўна, каб калгаснік мог бесьперашкодна развіваць сваю дадатковую сядзібу гаспадарка. Вядома, веліка важна так арганізаваць калгасную гаспадарка і працу, бо іштотна-эканамічна сядзібу гаспадарка не запада ацэнавала калгасніка ад калгаснай гаспадарка, каб сядзібу гаспадарка сапраўды была пельгай гаспадаркай. Але гэта залежыць ад нашай работы, а не ад самога дапушчэння дадатковай гаспадарка. Німа чаго граха таіць, ёсць сярэд нашых камуністаў людзі, якія думалі: «Дарма даць калгасніку дадатковую гаспадарка».

Гэта — грубейшая памылка. Некаторыя бляжэа, «гароты», «дрэаігі», «рагатыгі» сацыялістычны чысты калгасу думалі: «Як-жа так, калгас — сацыялістычная форма сельскай гаспадарка, сацыялістычны тып гаспадарка, і рашуча ў гэтай калгасніка, у сацыяліста (а лым лічачы, што калгаснік — ужо сацыяліст на 100 відсоткаў)» (сыхек) будзе свая дамажэжэ гаспадарка.

І калі лічыць, што калі ў калгасніка будзе свая гаспадарка, дык ён ператворыцца ў кулака. Гэта галіна і абжэжазатовак на варту. Пельга адзое раздумваць такім «арыстам», што сярды вытворчасці агра-дзяжэжэ, што нават у сваёй сядзібу гаспадарка калгаснік атрымае дамажэжэ сродкамі вытворчасці ад калгасу, калгаснік сярмагэжэ сваю дадатковую сядзібу гаспадарка для таго, каб ён больш атрымаў даходаў, для павялічэння асаблівасці пельгаішчы. Дык для таго-ж м і змагаем, для таго м калектывізацыю размыржаванні, для таго м Растрыжышчыю размыржаванні рабілі, каб рабочы і калгаснік жылі лепш. Многата м ўжо дабіліся, але калі сёння нам не ўдалося многата зрабіць, то заўтра нам уласна. Усё гаворыць за гэта. Усё наша пельгаішчы, усё форма гаспадарка, арганізацыя гаспадарка, усё гэта — гарантаваць таго, што калгаснік будзе жыць лепш, вальготней у гаспадарчых адносінах, чым ён жыць зараз і тым больш, чым ён жыў, калі ён быў аднаасобнікам.

Насустрач прадукцыі сельскай гаспадарка, якая атрымаваецца ня ў парадку дзяжэжэжэ гаспадарка, так і ў парадку калгасна галіна, мы павінны рушыць падох пра-пільнае тавараў. Тав. Малагаў ужо падрабязна запараванні гэта пельгаішчы. І хуча толькі ўказанні, што пельгаішчы нашай прамы-словасці дазваляюць значна пашырэнні выроб тавараў шырэйшым. Але не даволі яшчэ вырабіць тавары, траба, каб яны дайшлі да спажыбца. За апошні месцы пад пераборным практычным наглядом тав. Сталіна мы іштот займаем пельгаішчы скварэжэжэ на-за рыначнага спажыбчых тавараў шырэйшым, павялічэння рыначнай прадукцыі і спажыбчых тавараў ў першую чару пельга. У 3 квартал е.г. мы даем вёсцы тавараў у 2 разы больш, чым у 3 кварталы мінулага году. Рыначныя фонды і вёскі, і горады значна пашырэнца. У той-жа час на-за рыначнае спажы-вальнае скварэжэжэ. Але мала ўставаць правільны план. Траба пельгаішчы дабівацца, што ў рэалізацыі, Траба сказаць, што ў сьвяташчы і асабліва ў практыцы многіх калгасных гаспадаркаў, ды і некаторых партыйнаў яшчэ няма пельгаішчы сьведомасці, пельгаішчы гэта — дажнае пельгаішчы пельгаішчы.

## III. Не дапускаць перагібаў, кіраваць, перавыхоўваць, пераконваць калгасніка

Тав. Сталін яшчэ ў сваім «Адакае таварышам калгаснікам» ішаў:

«Пельгаішчы кружаць галаву, лым парадкаць пельгае прамымерную сама-ўпаўнаважэнне і азнайства. Гэта асабліва збэка можа здарыцца ў прадстаўніцкай партыі, што стаць на чале ўлады. Асабліва такой партыі, як наша партыя, сіла і аўтарытэт якой амаль, што пельгаішчы. Тут дажна магчымы факты кампаньства, супраць явога з задысцю змагаўся Ленін. Тут пельга магчыма вора ва ўсёмагучнасць дэкрэту, рэзалюцыі, распараджэння. Тут дажна рэальна савайна пера-варонішчы рэвалюцыйнае мерарыства партыі ў пустое, чыноўніцкае дэкрэтаванне пасяўных прадстаўніцкай партыі ў тым і іштотны кучко нашай вёскай краіны. І маю на ўвазе ня толькі месювыя работнікаў, але і пасяўных абстаўнікаў, але і пасяўных членаў ЦК. «Камуністычнае чына-ства», — гаворыць тав. Ленін, — значыць тое, што чалавек, знаходзячыся ў камуні-стычнай партыі і ня будучы яшчэ адгучы вышчачы, выбараеца, што ўсё задачы свае ён можа выпрацоўваць камуністычным дэкрэтаваннем».

Іштотны такі падыход — чынаства, дэкрэ-таванне — парадкае часта аёдня пера-гібы ў адносінах да калгасніка, яны меля меца ў некаторых раёнах Украіны. Гэтыя перагібы траба рашуча выправадзіць, лым ня маюць пельга агульнага з пельгаішчы бля-шчыю. Некаторыя прыгэі адміністра-цыя глядзяць часам на калгасніка, у проці-вагу той лініі, якая даецца партыяй, як на работніка, лым можа выпрацоўваць сёння адзін загад, заўтра — другі, пельгаішчы — трэці, — «чэго мая правая нага хоча».

Гэта ёсць найбольш дрэка прарокішчы «аляцадэга» загубі, які дамажэжэ прамы-ўхіау, лым вяду на яго млыні, і таму ня менш шпотага для пельгаішчы партыі, чым правы ўхіа.

Некаторыя глядзяць на калгасе, як на саўтасе. Некаторы лічачы, што ў формах кіравніцтва пельга саўтасам і калгасам аса-бліва рэальны німа, — тут пельгаішчы дэкрэтар, а там пельгаішчы стварылі, у гэтым, моў, усё рэальна. Гэта — памылка.

Калгас ёсць грамадская форма, аб'я-днаньнае сілаі, — гэта лым не дзяжэжэжэ гаспадарка, і кожнай капейка, кожны рубель, якія расходуцца ў калгасе, павінны абжэжазатоваць калгасніка.

Напрыклад, прадзёжэню ўдзумаеца пабу-даваць новы іштотныя скотны двор. Яшчэ-жа, яно чые, што будучы Магнітагорск, Курьшэбод, Днепрабуд, Трактаробуд, чаму-ж у яго, у калгасе не пабудаванца нельга пельгаішчы «свога-магніта-днепрабуду» (сыхек). Расхочце на гату справу вялізар-

## IV. Вышэй ідэяна-прынычповы ўровень партыйна-масавай работы на вёсцы

Пераходжу да пельгаішчы аб партыйнай работе, вярпей, аб уласна-партыйнай рабо-це, каб партыйнае работа ахоўнае ўсё. Мы кіраваці дзяжэжэжэ работай, гаспадаркай, фінакавай работай, калгасамі, прафэаза-мі — усё гэта ёсць партыйная работа.

Але ёсць партыйна-масавая работа, якую іштот савецкі орган не вядзе, якая злічыць пельга на партыянах, на ачы-ках, на райкогах, на абжэжа, на ЦК КП(б)У. Мы ў ЦК УсеКП(б) калектывалі, што партыйна-масавая работа, выхаванне камуніста ў нас за апошні час аслабілі. Мы павінны ўзлічыць унутрыпартыйную работу ў раёне

# ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТЫ СТАЛОВЫХ

(Агляд лістоў рабочых)

З усіх лістоў рабочых і каляснiкаў, якія атрымліваюцца «Звездай», значную долю складаюць скаргі на дрэнную працу сталовых, арганізацыю грамадзянска харчавання на огул.

Сённяшня пошта таксама прынесла шмат такіх лістоў. Ім заграваюць розныя бакі рабочага спаўнення.

Шмат месцаў студэнтаў.

У сталовым Наркампраду, дзе мы харчваемся, абеднае нізкае якасць. Не дазваляюць хлеб, які для нас адпавядае. У сталовым бродна. Нагараюцца разнастайныя прадукты. Агульнае сход студэнтаў вылучыў камісію для правяркі справы сталовых. Задачы сталовых не дапусціць камісію да правяркі!

**Бюракратычны ўчынак** загадчыка сталовай сарау справу правяркі грамадска харчавання студэнтаў і фактычна дамагае росквіт славісты ў сталовым.

Харчаванне ў сталовым сталовым № 1 — гэта тав. Васілеўскага. Як за два, так і за адно бяда, бярэцца адна пята. Надзвычай нізкая якасць расходу. У сталовым 10 працэнтаў ужо каляснiкаў з р. 40 кал. У той час, як нават на прыватным рынку тым самым гурт каштуюць толькі паўтары рубль. Задачы сталовых дужа дупушчы сапаванне мес і павольна. Гуртжаўтарыства работав сталовымі на кіраванні. Тав. Васілеўскі выкрасі-

вае прычыны дрэннай работы сталовых. Ён паказвае і шлях палепшэння работы. Правільная арганізацыя закупкі прадуктаў пры вышэйшым якасці выдаткаў, рабочы кантроль і адарэацыяныя кіраванні — вось прапановы тав. Васілеўскага для палепшэння работы сталовым № 1.

Амаль аб тым-жа піша і тав. Гузюскі з саўгасу «Вялені», Пухавіцкага раёну:

«Якшы абеднае нізкае. Накладныя выдаткі на абед дасягаюць 42 проц. Апарат сталовых засмечан чужымі для рабочых людзямі. Застаецца сталовымі — Мазаніні Васілі — замочнікі. Буфэтчыкі танкама ня наш чалавекі.

Шкідлівая работа сталовай падкрасіваецца яшчэ і тым фактам, што са 156 рабочых у сталовым харчуецца толькі 40».

Штодня грамадска харчавання, каласны вораг працавіц у сталовым з мотай сарад выкальняе прафінансаванне.

На чатырох старонках, выдрыхан з шмату, работы **Бабурыйнага дрэвапрадоўчага камбінату тав. Котаў** выкрывае прычыны ганебнай пастаноўкі рабочага харчавання:

«Да таго, каб праабеднае ў нашым сталовым, трэба праставіць і праставіць на менш паўтары дзесяць гадзін, замест 40 мінут, накладных павада рэгламанту. Рабочыя в-э-э дрэннай работы сталовых чыста павялічана на работу. Невыкальня-

вае прафінансаванне ў значнай ступені абавязана дрэннай работе нашай сталовым.

Адміністрацыя сталовым за кошт рабочых харчуе «снаіх» людзей. Для таго, каб рабочыя на бачнай готых «свакоў», іх упушчаюць і выпускаюць пасля абеда праз... вака.

Абеднае выдатка праз адно вакана. Бачна паскорыла падачу абедаў праз адно вакана.

**Партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі** бабурыйскага дрэвапрадоўчага камбінату ня бачаць адной з вялікіх прычын, якія тармазюць іх работу.

Тав. Котаў ясна паказвае, што палепшэнне работы сталовым дапаможа камбінату ў наладжанні вытворчасці, у выкальняў прафінансаванне.

З прычыны надбайнае адносінаў да работы старшых прафінансаванне бачна дрэннае. Устаўляюць рабочыя асталіца «во ваканах» дакументаў. — Кортак не даслаў, — старшэца выгарадзіла Гінобург. Апаратуны заўсёды імянуцца вылучылі сваё абяздэна-навае аб'ектывнае прафінансаванне.

Рука проста ставіць ня-яныя: Гінобург на месцаў харчаванне. Ён павінен быць зліта з працы і прыцягнуць да адказнасці.

Рабочыя палкам маюць рацыю, калі яны патрабуюць рашучы мер у адносінах да тых, якія зрываюць справу рабочага спаўнення.

# Разбазарваюць рабочыя пайкі

(Ліст рабочага Асінторфу)

Дрэнна пастаўлена грамадска харчаванне на Асінторфе. Прычыны гэтаму — бюракратызм нашых гаспадарніцтваў і нават асобныя злоўжыванні.

Дойгі час паміж торфработам і дырэкцыяй заводу джгнудася папяровае «страўна». Торфработ піша дырэкцыі, што трэба павялічыць колькасць рабочых пайкоў. Дырэкцыя піша торфработу, што кадынітва яго адхілена.

Торфработ зноў піша аб тым, што ён зьнімае з сабе адказнасць за пастаноўку рабочага харчавання. Дырэкцыя адказвае торфработу тым-жа, г. зн., што яна зьнімае з сабе таксама адказнасць за рабочае забеспячэнне.

Нарэшце забірае і аб гэтым. Бюракратычную перашкоду палажылі ў панні і супакоіліся. Узаемныя кіраванні і нагрозмы епохны. Усе зьнілі з сабе адказнасць за зрыў рабочага забеспячэння.

Тым часам самазабеспячэнні і іншыя шкідлівыя работы забеспячэння на спалі. Разбазарванне рабочых пайкоў ішло права і палева. За першы квартал перарасходна, фактычна разбазарана, 54 тony крупы і 7 тony мукі. У другім квартале тым-жа чынам загналі ў трубу 20 тony розных прадуктаў.

«Пераход» у гэтых двух кварталах зроблен прамі ўмове, што рабочыя на заводзе менш чым агульнялі пайкоў. Гэта яшчэ больш падкрэслівае значнасць перарасходна, пацвярджае тое, што прадукты былі разбазараны.

Пайкамі нас забеспячваюць сваячасова і поўнасцю, а харчаванне пастаўлена зумі дрэнна. Гэта таму, што гаспадарніцтва, апрача цыганіны, лічы завадска і разбазаранне прадуктаў, зьнімаючы для рабочых. Гэта пацвярджаюць вышэй пазначаныя лічбы і факты.

**Я. Н.**  
Ад рэдакцыі: «Звезда» кажа ад Аршанскай РКН-РСІ неадкладна захаду па расьсялеванні фактаў разбазарвання прадуктаў на Асінторфе і прыцягнення вінаватых да адказнасці.

# Нам пішучь

У Лельчыцкім райкамбінате паірадоўца адзіныя звычкіны. Разбазарванне прадуктаў, прызначаных для рабочых камбінату, прымаю масавы характар.

У разбазаранні прымаюць удзел бухгалтэр Лібман, дырэктар Кучынскі і дэжурны камбінату. З гэтых прычын, што мэта была разбазарана, рабочым выдалі толькі на 12 кр., замест належащих 22 кр. іржавой мукі. Прафінансаванне выконваецца толькі на 50 проц. Адміністрацыя гэта яшчэ трэба, бо яна займаецца больш самазабеспячэннем, чым наладжаннем вытворчасці.

**Пальчускі, Шапіра.**

На пастанове ўраду сямі чырвонаармейца карыстаюцца рознымі ілюмітамі. Гэтых пастаўку не прызнаюць брагінскія раённыя арганізацыі. Я дужа падаў заву ў РВК аб выдчы маёй самі пенсіі. Да гэтага часу сямі пенсіі не атрымаў. Я ня ведаю, чым гэта вылучаюць, на якой паставе пазбавілі маю сямі належачы ёй ільгот.

Чырвонаармеец А. Рабушускі.

Нас, студэнтаў Магілёўскага будаўнічага тэхнікуму, наслалі на вытворную практыку ў Крмычускі цэментны завод.

Адзін, працаваў заводу Пазер неадпавядае значэння нашай практыцы. Ён не дапусчае нас да спэцыяльных работ, дзе мы маглі-б атрымаць больш ведаў.

Дырэкцыя на нашы скаргі не зварачае ўвагі. Нарымасьветы павінен напемніць дырэкцыі заводу аб тым, што нас трэба спарыставаць па работе на прызначэнні. г. зн. да тых работ, якія маюць датычныя да нашай вучобы.

**Студэнт.**



СТАЛОВАЯ ІТР, ПАБУДАВАНАЯ У ЦЭХУ ЖАЛЕЗНЫХ КОНСТРУКЦЫЙ Н.МАРЫУПАЛЬСКАГА ЗАВОДУ

# «Хто-ж „апаратчык“?»

(«Рэчыцкая праўда», — Рэчыца; «Мэтпромавец» — Віцебск)

Спазытку баяліся. Думаў і гадаў. А што, калі нічога ня выйдзе. Людзі пішч не хацелі браваць, што па прадпрыемстве бачыць вялікія магчымасці для арганізацыі ўдзельна-праваго. Справа тармазіла пераключыць адміністрацыю заводу. Нерэшч.

«Пасля доўгіх разважанняў гаспадарніцтва заводу «ІНТЭРНАЦЫОНАЛЬ» шыцельна павялічылі да выробу прадметаў шырокага спажывання. Ужо арганізавана праца, невялікі ўдзельны, у якім пачаў што працуюць 10 рабочых па дрэву і металу.

«Інтэрнацыяналь» павінен выпускаць тавараў шырокага спажывання на 13.000 руб. (Рэчыцкая праўда, 7 ліпеня).

Ударылі заводу не баяліся і не гадаў. Цьвярдылі ўлічывыя рэсурсы прадпрыемства, які ўнеслі свае карыстныя да плану, ухваленага адміністрацыяй. Карыстныя не маляназначны:

«рабочыя заводу высунулі свой сустрэчны план на 16.000 руб.»

Дадатковыя тоны пайкоў (чыны) — асноўнае прадукцыя прадпрыемства, сотні тэнах адбываюцца для вяс. жалезных гуалі і іншыя, самыя рознастайныя рэчы шырокага спажывання, які аказаліся, можа выпускаць прадпрыемства.

«На сёньнішні дзень улічывыя заводу «Інтэрнацыяналь» — гэта «М. — УЖО» выпускаюць 50 РОЗНЫХ РЭЧАУ ШЫРОКАГА СПАЖЫВАННЯ. Рабочыя ўлічывыя абвешчылі сабе ўдзельны і абвешчылі вырабаванне ў першую чаргу неабходныя тавары шырокага спажывання для ўборачнай кампаніі.

Гэтага асноўнае робіць зусім правільны вывад, што ўсе прадпрыемствы Рэчыцы «пабываюць ўсё прыклад за заводу «Інтэрнацыяналь», арганізуюць улічывы і наладзіць выроб прадметаў шырокага спажывання».

Ад рэчыцкай ударыняў не астаюцца рабочыя пайкоўскага металапрадоўчага заводу «Чырвоны металіст». І я прыходзіцца намагацца завязаць з тымі, які гавораць заводскага тавара «МЭТПРОМАВЕЦ», апаратчыкі, што свядома тармазюць выроб тавараў шырокага спажывання. На заводзе афіцыйна ўсё як бачна і зроблена. Пры гэтым дырэктар, пайкоў і рознастайны чыны дэвоі. Адна справа, аднак, рэзалюцыі і другая — жыццёвая практычная работа. Усё ішло добра, спакойна, пакуль

«Бюро рэчыцкага заводу не прыступіла да канкрэтных мерапрыемстваў па выробу прадметаў шырокага спажывання» («Мэтпромавец», 6 ліпеня).

Заводскія рацыяналізатары здарова не пазнаваліся. Людзі думаў, што робіць зарысую справу, што яны выконваюць дырэктарыя партыі, вышлі... надаррот:

«калі 2 пільныя на спецыяльнай тэхнікардзе аддзел рацыяналізацыі прапанаваў арганізацыю ўлічывых, дыя адміністрацыя заводу ў гэтым... АДМОВІЛА».

А кіраўнікі парткасаў і заўкому наогул махнулі рукою на тэхнічную працу. Іх бачнае выроб прадметаў шырокага спажывання. Така, мякка кажучы, агітываюць асноўнае кіраўніцтва да арганізацыі ўдзельна-праваго, аднак, не загалупілі рабочай ініцыятывы. Завод усё-ж такі працуюць да масавага выпуску тавараў шырокага спажывання. Бюро рацыяналізацыі, наперарок скептычна і проста бюракратызм з трыкутніку прадпрыемства, з дапамогай рабочых упарт дабіваюцца ператварэння сваіх пільнаў у жыццё. Ужо на сёньнішні дзень «Чырвоны металіст» даў тавараў шырокага спажывання на дзесяткі тысяч рублёў. Выробляюцца палаткі, самаварныя трубы, палатны канцэптркі прылады, цыбы і г. д.

На заводзе арганізавана «...ВЫСТАУКА ЭКСПОНАТАУ АДЫ ХОДАУ І ТЫХ ПРАДМЕТАУ, ЯНЫЯ ВЫРАБЛЯЮЦА З ІХ».

Ток рэўлюцыя пераходзіць, ішодрарастання бюракратызма на ілху арганізацыі ўдзельна-праваго. «Мэтпромавец» не захаціцца першымі пасьпехамі. Пазета бачыць, што асноўнае ліччэ наперадак, што барацьбу за масавы выпуск тавараў шырокага спажывання абвешчыў пі на адну мінуту. Наасудне самі. На заводзе «некастрычаныя апаратчыкі» яшчэ піша тавара, па-ранейшаму рукамі і нагамі адражаюцца ад удзельна-праваго. Сабатаж (інашчэ гэтага не пазавом) падбіт, але ня звышчачан:

«...ЦЭХАВАЯ АДМІНІСТРАЦЫЯ ЗУ СІМ Я ЦИВАЦІЦА ВЫРАБАМ ПРАДМЕТАУ ШЫРОКАГА СПАЖЫВАННЯ, НЕ ДАЕ РАБОЧАЙ СІЛЫ, ЧАСТА ТАРМОЗІЦЬ ЗА ПРАДАСТАЎЛЕННЕМ АБСТАЛЯВАННЯ».

Памыла «Мэтпромавец» у тым, што ён не называе канкрэтных асоб — сабатажнікаў выпуску тавараў шырокага спажывання. Трэба крытыкаваць не таемныя «некастрычаныя апаратчыкі», які гэта робіць, рэдакцыя, а жыццёвых людзей у прыватным і зьмяна, внаватых у ігнараванні бачных дырэктары партыі.

Апабелчаныя промах дапушчэе і «Рэчыцкая праўда». Яе крытыка абвешчыла, не канкрэтная, не баява. Ён вывады і прапановы часта бяззубыя і шаблонныя.

9 ліпеня гэтага пісаў пра рэчыцкіх сабатажнікаў камбінат «Х Кастрычнік», што ён «...МАЕ УСЕ МАГЧЫМАСЦІ ДЛЯ ВЫПУСКУ ТАВАРАУ ШЫРОКАГА СПАЖЫВАННЯ НА СОТНІ ТЫСЯЧ РУБЛЁў. Але-ж гаспадарніцтва камбінату разартаваць гэту справу вельмі марудна. Усёе час яны займаюцца меркаванымі і спадарыннымі плянаў, а канкрэтных вынікаў і да гэтага часу няма».

Гэтага палева проста забойчыя факты. Цалыя вагоны адыходаў нашоўнага сырчу на камбінате мерна зьнішчаюцца — тліючы пад дажджом, або проста хучч на

апат для прыватных кватэр. Бачацельны магчымасці камбінату ў сёсе арганізацыя масавага выпуску тавараў шырокага спажывання асноўнае не сварыставаюцца. Практычная работа наміняецца басон чымі насаждзенымі і паставамі. «М. — Мэтрпромавец» гэтыя факты, але ня ўмею іх апабелчыць, на ўме зьнішчыць тых чынуць у кіраўніцтва камбінату, які глядзяць спрытныя на тое, які зьнішчаюцца вагоны адыходаў. Вывад «М. —

«...дзень больш тавараў шырокага спажывання на савецкіх базары — бачнае зьліччэ напемны камбінату».

Праўдліва. Але-ж гэта да сутнасці толікі агульнае фраза. Людзі, внаватая і гэта, што камбінат да сёньняшня дна і разарнуў выроб тавараў шырокага спажывання, так і ня вымытлі. Іх прывольны не павялічы. Пазітыўная адрэка іх бачна-рабейскай ня зроблена. Што за стрэа блі дэму і агню!

«Мэтрпромавец» і «Рэчыцкая праўда» павіны выкарыстаць палобны падход да справы. Больш РАЧУЧАСЦЫ і смелай большачыскай, НЕАБЯЗПЕЧНАЙ самакратыі — першы і асноўны ўрок, які павінен арганізацыя для сабе гэтыя тавары.

На-другое, трэба сістэматычна, з пумару ў пумар павялічыць канкрэтыны вынікі, да-якнутыя прадпрыемствам і справе выпуску тавараў шырокага спажывання, дабіваюцца гэтыя тавары былі ВЫСОКАЯ ЯКАСЦЬ І ПАТЭРНАГА АСАРТМЭНТУ, каб яны АДРАЗУ ДАХОДзіЛІ ДА СПАЖЫВЦА.

Гэтага яшчэ ня робіць ні «Рэчыцкая праўда», ні «Мэтрпромавец». Іх матарыялы аб выробу тавараў шырокага спажывання ўсё ішчэ носяць падзвычайны агульны, дэкарацыйны характар.

— Улічывыя арганізацыі.  
— Прадметы шырокага спажывання, або

— Тоны каштоўных адыходаў зусім не сварыставаюцца.

Талі, літаральна, замест асноўнай масы гэтых матарыялаў. Німа, паўтарам, канкрэтыска, німа дзейснай апрацаванасці ў барацьбе за якасць і асартмэнт тавараў шырокага спажывання, а за хуткае праасоўванне іх да спажывацтва. Так можна было пісаць яшчэ, дапусціць, паўтары-два месяцы назад, але не зараз, каб тэрмін складаньня плянаў і рознастайна даўно мінуў.

Аб'явіліся тэлеграм ЦК і ЦКБ РК(б)В бава павялічыць і фабрычныя арганізацыі паставіць задачу выробу прадметаў шырокага спажывання, які адну з важнейшых задач гаспадарчай і партыйнай работы». Гэта аздача зьнішчаюцца вялікай і для нашага друку.

ЗА РАБОТУ, зьмяю аперэацыюную работу па бачна-рабейскай мабінатам маз па барацьбу ЗА РАЗГОРНУЦЬ, БЕСПЕРАБОНЫ ВЫПУСК ПРАДМЕТАУ ШЫРОКАГА СПАЖЫВАННЯ!

# Выкрыць твар кулацкіх агентаў

(Ліст селькорайскай брыгады)

Калгас «Барацьба», Каменска сельсавету, Горацкага раёну, у гэтым годзе скарэніў поля асноўнай сябы на 100 гект., прычым толькі на адным імяе скарэняныя палеўныя плошчы выніла на 50 гект. Прадоўныя дзельніцы нарычыты нізкае, вывад на работу не перавышае 30 проц. ад агульнага ліку прадоўнаго каласнiкаў.

Такое становішча ў калгасе «Барацьба» бачыць вынік таго, што на чале гэтага калгасу сасела група самозначнікаў, да якіх налічылі старшыня калгасу Баганяў Ілб, загадчык гаспадарніцтва Баганяў Дарэфі, старшыня раўмыскай Аўтэменна Захар і іны. Гэта група кулацкіх агентаў паставіла перад сабой задачу разарнуць калгасную гаспадарку. Яны здыкоўца над бядою, агітуюць іспра каласнiкаў на выніхад на работу і г. д. Іх вышчыны «завычкі» — п'янае і дэбожы. Некаторыя з гэтых кіраўнікоў калгасу трымаюць дэсуны сувязь з кулакамі і крымінальнымі злачынцамі (Маслоўскі Ягорам і іны).

Каб лягчы ім было палепшыць калгасную гаспадарку, яны дамагаюцца таго, што ў калгасе быў зліта з работы былы старшыня калгасу Мішакоў — бяднік, член сельсавету.

Ні партыйная ячэйка, ні сельсавет на п'яна-дэбожы каласнiкаў калгасу, скарэняў ячэйкі Гарахоў і старшыня сельсавету Яцко Ілб прымаюць ніякіх мер, каб ачысціць калгас «Барацьба» ад каласнiка-варожай самозначнасці. Ня лепш адносіцца да гэтай справы горацкі райвыканком і райкалгассаюз. Іны чыны гэтыя чалавекі. А гэтым часам кулацкія агенты праводзяць сваю работу. 4 ліпеня г. г. меў месца наступны выпадак. Усе копі калгасу былі загнаны ў хвэр, які некалі належыў кулаку Маслоўскаму, а ў 9 гадзін раціны хвэр быў надпален і 27 каласных копіяў згарэл.

Зараз гэтым пытаннем займаюцца сельскагаспадарчыя органы. Мы, група каласнiкаў сельсавету, патрабуем тэрмінова расьсялевання гэтай справы і прыцягнення да адказнасці вінаватых. Трэба, каб грамадзкая пачула выразыны аднак ад горацкага райвыканкому і райкалгассаюзу — чым тлумачыцца тое, што да гэтага часу калгас «Барацьба» быў у руках варонных элементнаў.

**БРЫГАДА СЕЛЬКОРАУ.**

# Калі скончыцца цеганіна?

Наводе парадку № 13 ад 4 сакавіка 1932 году, судоўкай райнасаветаротай быў адпраўжэн адзін вагон насеннай пшчы саўгасу Палажычын, Стара-Дароскага раёну. Разам з гэтым быў выслан рахунак на выку ў Стара-Дароскі бані.

Праз некаторы час намяніны бані нам тавадылі, што рахунак для аплаты пераслан у Гаўскі бані, бо выку атрымаў саўгас «Звэлочычын», Гаўскага раёну.

У хуткім часе мы атрымаў свой рахунак з тлумачэннем Гаўскага бані, што палатцы на рахунку ён ня будзе, бо ня ўказан рахунак кантэкаранта.

Пасля доўгага падарожжя да нас прыбыла цэлая тэза бюракратычнай адзікі і... ні капейкі грошай. Усё гэтаў патагану і папярываў у слушышу райКН-РСІ, акая ў сваю чаргу накіравала гэты матарыял у ЦКН-НК РСІ. Прайшло ўжо чатыры месяцы і ніякіх захадаў ня ўзята.

**Клімаў.**

Ад рэдакцыі: «Звезда» просіць ЦКБ-НК РСІ паскорыць разгляд справы, указанай у гэтым лісьце.

# ВЫНІКІ 1931-32 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДУ ў БССР

У гістарычнай пастанове ЦК партыі аб сарадні і пачатковай асвее дана дырэкцыя ўсім партыйным арганізацыям: рашуна Узамяччын уагул масавай школы, работе настаўніка, палепшыць штодзёнае накіраванне кіраўніцтва.

XVII канферэнцыя ЦК(б) і XIV зьезд РК(б)В паставілі ў другую пільноўцы важныя палітычныя задачы на пабудове бачна-рабейскай сацыялістычнай грамады — зьнішчэнне прычыны, якія параджаюць клясавыя рэзынцы і злісцэацыяны, зьнішчэнне перахытываю капіталізму ў эканоміцы і свядомацы людзей, ператварэнне ўсіх працоўных у свядомых і актыўных будаўнікоў бачна-рабейскага сацыялістычнага грамадства.

Высловачы гэтыя важныя задачы, зад кіраўніцтва камуністычнай партыі, асноўная частка ішоў БССР дабілася за прайшоўны год некагорта перамоў і прыметных пасьпеху ў сваёй работе. З дружнага паўгоддзя школы ў асноўным перайшлі на работу па новым праграмах, уявілі п'янае расклад заняткаў. Арганізацыя сетка ўзроўных школ. Некаторыя з іх ужо дадзі бачна-рабейскія прыклады работы. Распачалі працу школьныя інструктары. Вытворчыя актыўнасць настаўніка, блізумоўна, вырастае, палепшана яго матарыялава астанова.

Шырокі масы рабочых, каласнiкаў і ішых працоўных узмачылі сваю увагу да школы; школы прымаюцца да прадпрыемстваў, саўгасу, МТС і калгасу. З пасьпехам скончыла ўсвагоўнае абвешчывае навучныя дзельні 8-11 клас (ахоўна 97,9 проц. дзельні), ажыццэўлена ўсвагоўнае навучныя дзельні ў прамоўных цэнтрах і некаторых раёнах на базе сямігодні (ахоўна 96 проц. дзельні 12-15 год).

Правадзячы ў маі-чэрвені масавае брыгаднае правяркае ішоў пачаўся ўзросшы аб'ём агульна-асвеечных ведаў вучняў і большую пільнасць дзельні на ўсё ступенях навучаньня. Значная частка ішоў зрабіла вялікі крок наперад у справе адукацыі асноўнае навукі. Вельмі высокае якасць ішчэнае навукі вучняў — 94,96-98 проц. Гэта, зраўнае, у лепшых, перадавых школах. Іны

# А. ВЕСЯЛОЎСКИ

на-сараўнаму змагаюцца за выкальняне паставаў ЦК, здыелі арганізацыю работу падагогаў, дзельную масу, мабілізаваць шырокую працарскую грамадзкую, абсталяваць майстэрні, шырока разгарнуць сацыялістычна і ўдзельна. Арыя ўзры адвельна-рабейскай работы даюць 6-я і 50-я ФЭС у Віцебску, 3-я гомельская ФЭС, 8-я барысаўская, 1-я асіновіцкая, капыльскае, жыткаўскае, урэдкая, леліскае, заслаўскае ШКМ да ішч. 6-я віцебская ФЭС, якая ў першым паўгоддзі мева вялікай прырвы (30-40 проц. некальняваецца), скончыла навучны год з вялікімі дасягненнямі: выкальняла праграму, узяліна пасьпыхавасць да 94 проц., а ў некаторых групах і на асобных дзельніцах і вышэй.

Прычыны гэтага ў тым, што настаўніцкія калектывы асноўнай масы школ і працарская грамадзкая былі слаба мабілізаваны на выкальняне паставаў партыі і ўраду, не разгарнулі вялікіх тэмпаў у сваёй работе. Дзельнае самакіраўніцтва і ініцыятыўнасць на адолеў ўзлчыць школьніцкую масу на змагацца за якасць вучобы. Камсамольскія аргані

# АКУПАНТЫ „ПАЦЫФІ-КУЮЦЬ“ ЗАХ. УКРАЇНУ

## Українська буржуазія на услугах польскага фашызму

Львов. Як паведамлялася ўжо ў „Звязьдзе“, акупанты для задушэння рэвалюцыйных выступленняў працоўных сільня Заходняй Украіны апрача паліцэйскіх атрадаў і войск, выслалі паветраныя эскадрылі. Аднак, рэвалюцыйныя выступленні сільня адбываюцца далей. Пасля крывавай барацьбы ў Лескім пасеве, сільня схаваліся ў лісах і горах. Адбываюцца бязупынным сутычкі паміж паўстаўшымі сільнямі і атрадамі паліцыі.

Каб «супакойць» сільняскія масы польскі фашызм пуская ў рух усю сілу. У апошні час фашызм імкліва «супакойць» сільняскія масы пры дапамозе сваіх верных дэкаў—украінскай буржуазіі і духавенства. Пунчан у рух увесь фашысцкі апарат. Над акупацыя польскіх сільняў у апошнія часы адбыліся рад мітынгаў і рэвалюцыйных фестываляў, на якіх украінскія сільня стараліся агуманіць украінскія сільня і ўтрымаць у паслушнасце польскаму фашызму. Як паведаваў «Літоўскае Кур'ер» падзенны:

«У сяле Гарышчын адбылося трагічнае набажэнства на якое прыбылі паліцэйскія ўсеіх ваколіцы. Пасля кэбды Яворскі, сказаў прыслучаючы апошнім падзеям казачка, закінваў насельніцтва да спяносу, указваючы на «шпідую работу пабухторшчыкаў». Украінскія пасылы Бачынскі і кэбды Яворскі правалі рад мітынгаў у вёсцы Дзівінік, Лютовіска і Смольнік».


Пад гук салодкіх слоў фашысцкіх служак гуляюць на Зах. Украіне крывавае карныя экспедыцыі. Узмацніўся крывавы тэрор і ў гарадох. Усеюды ўзможны паліцэйскія атрады.

Аднак, усё сродкі, што ўжываюцца польскім фашызмам, ня могуць стрымаць урастаную хваля рэвалюцыйнага руху.

На гаспадары са створы тэрор, як паведаваў «ПІЛ», у Львове адбылася бурная анты-акупацыйная дэманстрацыя.

# Масавыя арышты ў Заходняй Украіне

ВАРШАВА, 14. Катвіцкая «Палубія» паведамляе з Львова, што ў апошні час арышты тавана 260 членаў Кампартыі Заходняй Украіны. Падрэзанасці арыштаў і складат-



СЫМБАЛЬ ПАНАВАННЯ АКУПАНТАЎ над Зах. Беларусью і Зах. Украінай

# Палешыны бытавыя ўмовы Р.-С. міліцыі

Месічнік агляду культуры бытавых умоў рабоча-вясельнай міліцыі разгортваецца па ўсёй Беларусі.

У раздэ гарадоў і раёнаў месічніку аддаецца палежняя ўвага, складзены спецыяльныя камітэі. У Мінску, Бабруйску, Барысаве і Палічцы былі палажаныя рабочыя эскадрылі, прадпрыемствы бяруць шэфства над міліцэйскімі аддзеламі, дапамагаюць у наладжанні культурнага і матэрыяльнага абслугоўвання міліцыянераў. Разгортваецца работа брыгады сацыялістычнай міліцыі.

Рабочыя лесакамбінату Бабруйска ўзялі шэфства над гэтай часткай міліцыі і паставілі звыш плыну пабудаванне два дамы для міліцэйскіх работнікаў, абсталявалі ланкуткі і набылі неабходнае абсталяванне ў міліцэйскі інтэрыер. Апрача таго рабочыя лесакамбінату паставілі адпусціць 3.000 руб. на арганізацыю прыгараднага гаспадарства міліцыі і на культурна-масавую работу.

Прыкладу рабочых лесакамбінату слядуе і іншыя заводы і фабрыкі Бабруйска, як чыгуначны завод імя Сталіна, фабрыка заводу імя Томскага, завод № 16, маблеяная фабрыка імя Халтурна і Эльвоў.

У Мінску на большасці буйных прадпрыемстваў праведзены сходы рабочых, прыслучаючы месічніку. У сваіх рэзалюцыях і паставілі рабочыя аддзачаюць, што месічнік агляду пашырвае ўвагу на паліцэйскія не толькі і на рабоча-вясельнай міліцыі, зачытай апошні з'яўляецца ахоўваць рэвалюцыйны парадка і сацыялістычныя прадпрыемствы.

Рабочыя заводу «Ударнік», заслухавшы даклад аб месічніку, узялі шэфства над атрадам і аддзачаюць, што месічнік агляду адрадаваць па 2 годзіны ў выхадны дзень для аказання матэрыяльнай дапамогі. Паміж заводам «Камунар» і хлебзаводам разгарнулася спарбінства на правядзенні месічніка.

Прамышлом Мінскага гарадскога савету Чырвоўнага крыжу паставілі адпусціць для санітарна-прафілактычных мерапрыемстваў 5 тыс. рублёў.

Работа, якая праводзіцца па месічніку, сведчыць, што рабочыя, каласальнікі, бедны і сярэдні — аднаасобнікі з вільняй уратай адносіцца да патрэб свабоды рабоча-вясельнай міліцыі, праўдлівае вільня ініцыятыву па штурганні паліцэйскай культуры — бытавых умоў міліцыянераў.

Гэтыя заданні ішоў усёвільямі ў такіх раёнах, як раён Дзяржынскі, дзе месічнік агляду «Энтузіясты», бо, бачыць, зараз праходзіць падрыхтоўка кампанія для ўборкі ўраджая.

Фармаліна праходзіць месічнік у Гомелі. Да гэтай справы ня прыцягваюцца рабочыя, каласальнікі і аднаасобнікі. Многа выдзечка паставілі, а на справе пільна кантралююць мерапрыемстваў не ажыццяўляюцца.

Заданні, паставленыя месічнікам агляду рабоча-вясельнай міліцыі, патрабуюць шырокай масава-растлумачальнай работы сярод рабочых гарадох, каласальнікаў і працоўных аднаасобнікаў вёскі.

А. Нікіцін.

# АПОШНІЯ ВЕСТКИ З ФРОНТУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

## Пушчана першая турбіна электрастанцыі Уралмашбуду

СВЯРДЛОВСК. Гэтымі дзямі турбіна №1 электрастанцыі Уралмашбуду да таго заводнай сетцы. Магутнасць турбіны 500 кіловат. Турбіна працуе спраўна. Пуск турбіны забяспечыць токам выданыя ўчасткі будаўніцтва заводу. Другі турбаапаратар рыхтуецца да выпрабаванняў. Турбагенератары дадуць цыхам энергію — дэлапар.

Вірэйліства будаўніцтва адначасна асабліва заслужыў у пошуку стацыі кіраўнікоў будоўлі і мастаку: інжынераў Палова, Жыдазева, Музафарова, Дабраходана, Спалкова, Кілашаўскага; майстраў і рабочых будаўніцтва і мастаку: Філімонава, Магшаковай, Кулавай, Міхеевай і інш.

## Дэрадэс скончыла выпрабаваньне першай турбіны

ТЫФЛІС. На Дэрадэсе (Арменія) скончылі выпрабаваньне першай турбіны. Гэтымі дзямі намятаецца пракуртка геа-Лік абаротаў турбіны дасягнуў 500 у міну-рата.

## Сталінская домна № 2 перад пускам

СТАЛІНСК. 12 ліпеня, а 5 гадзіне вечара домна № 2, загрузішы дрываў, пачалі расплаваць. Праз 25 гадзінь можна будзе пускна.

## Машынабудуаўніцтва

Машынабудуаўнічы завод імя Варашылава пільна ліпеня за першую доваду выканаў 8.489 проц. зроблена кацельных вырабаў на 16.320 руб.

## С.-г. машыны

Гомельшман за 11 ліпеня выпусціў 29 класарэсак «Памк», што складае 120 проц. дэплага заданьня, 14 слятаран — 87,5 проц. і 6 каншольнаарэсак — 150 проц.

За час з 1 па 10 ліпеня заводам «Чырвоны металіст» зроблена 58 машухадрабалак, 57 карыроэка, 56 бульбапалак, 71 борану «31г-ар» і 8 аднашольнаах плугоў.

Усяго выпушчана прадукцыі на заводу на 53.393 руб., што складае 39,1 проц. месічнага плану.

## ТЭАТР У МАСАХ

Трэйці Беларускай Дэяржынскай тэатр, які створан на базе Беларускага дзяржаўнага вандроўнага тэатру пад кіраўніцтвам народнага артыста Галубка, распачаў сваю працу ў Віцебску 15 сакавіка пастаючай прам'еры «Энтузіясты».

Як з боку актывнасці і ідэалягічнай вытрыманасці, так і па сваім мастацкім афармленні і па выкананні «ролі» артыстаў, п'еса «Энтузіясты» з'яўляецца для тэатру крокам наперад, яна была змацавана віцебскім гледачом.

Спектаклі «Дыктатура» і «Віхор» таксама з'яўляюцца фактам баспрэчэнага росту тэатру.

БДТ-3 разгортвае работу па палітычным выхаванні актываў і змагаецца за асабінае дыялектычна — матэрыялістычнага творчага матэду. Масавая работа моцна з'яўляецца актываў з фабрыкамі і заводамі. Калектыв артыстаў прымаў актыўны ўдзел у правядзенні месічнага агляднага пракуртка ў Віцебскім чыгуначным вузле. Абслучаны ўсе буйнейшыя прадпрыемствы гарадох Віцебску кваліфікацыі. Даны басплатныя канкурты, у парадку грамадзянскага абслугоўвання, для рабочых лесаклаву на Заходняй Дзвіне. Вялікая работа праведзе-

на па культаслужоўняні студэнтаў гарадох Віцебску, а таксама вучылі старэйшых груп сым'юдак.

Планавым правядзеннем культурна-масавых работі праз пастаючыя спэцыялісты, дачы канкурты ў клубах і ў ДЦА, тэатр абслужыў усё Віцебскі гарнізон.

Тэатр вымадаў за месці гарадох Дзвіну рад прадпрыемстваў — фабрыку «Дзвіну», фабрыку заводу «Маршавічэна». Калектыв тэатру выканаў на пасеўную кампанія для культуры — масавага абслугоўвання каласцаў.

Над тэатрам узяла шэфства буйная швейная фабрыка «Графітэр», але граба скалаць, што ўлшня шэфамі паводле сацдагавору абавязкі ня выканваюцца.

Дзякуючы вялікай напружанасці калектыву тэатру, ня гледачы на вялікія труднасці ў сёнас мастацкага афармлення, на араду 20 дзей спячына падрыхтоўка новай п'есы «Монтр-атака», Мурзіна.

Скончыўшы сезон у Віцебску, БДТ-3 абслужыў БелДРЭС, Асіпгорф, «Дубровенскую мануфактуру». Зараз абслугоўвае новабудоўлі ў раёне Воршы. Хутка тэатр шадзе на сваю новую базу ў Гомелі.

В. Бельзоскі.

Адказы рэдактар М. ГАРЫН.

## „Джэнтльмэнскі“ націск на Амэрыку

ЖЭНЭВА. У цэнтры ўвагі ўсёго друку стаіць пытанне аб двух дагаворах, заключаных за кудзімі Лёванскай канферэнцыі.

Першы — дагавор аб давер'і паміж Англіяй і Францыяй. Сёнас гэтага дагавору зусім ясны. У абмен на тры эфэмэрыны «уступкі», якія зрабіла Францыя ў сёнас з'яўляючы рэпарачыі (а той факт, што Германія паліць ня можа, быў ясны нават самым дэфербалістам французскім шпіністам), Францыя дабілася дэплага супрацоўштва з Англіяй ў справе захавання і ўмацавання версальскай сыстэмы. Германія апынулася перад тварам адзінага англа-французскага фронту і хутка здала свае пазіцыі на пытанні аб адмаўленні ад рэпарачыіх паліцэйкоў.

Другі дагавор — «джэнтльмэнская згода» паміж Англіяй, Францыяй, Італіяй, Бельгіяй і Польшчай. Згода гэтую дагавору, аб'явілася згода ўступіць у моц толькі ў тым выпадку, калі Амэрыка адмовіцца ад вясельных даўгоў, якія ёй палежаны з гэтых краін. Інакш гэты дагавор не ратыфікуюцца і павісае ў паветры. Такім чынам, пытанне аб рэпарачыіх і вясельных даўгах з'яўляецца ў сёнас вузла, шораблятына да гэтага часу.

Цікава прывесці ў сувязі з гэтым дэплага аб заапаўчачасці дзяржаў, якія падпісалі «джэнтльмэнскую згоду», Амэрыцы.

Даўгі Амэрыцы:

Англія — 4.600.000 тыс. дол., а разам з проц. — 11.105.569.

Францыя — 4.025.000 тыс. дол., а разам з проц. — 6.847.674

Італія — 2.042.000 тыс. дол., а разам з проц. — 2.407.674.

Бельгія — 417.750 тыс. дол., а разам з проц. — 727.831.

Польшча — 178.560 тыс. дол., а разам з проц. — 435.568.

Акрамя гэтага, вясельныя кредытары Амэрыкі з'яўляюцца Чэхаславакія, Югаславія, Румынія, Філіпіны, Латвія, Валерыя і інш. Агульная сума вясельных даўгоў аўганіскай дзяржаў Амэрыцы перавышае 11 млрд. далараў, а разам з процантам і 62 гадзі яна перавышае 22 млрд. Штогодняя плацяжы да вясельных даўгоў перавышае

## „Джэнтльмэнскі“ націск на Амэрыку

250 міль. далараў. Гэтыя плацяжы дзяржаўна-пераможны паганалі за кошт германскіх рэпарачыі. Са штогодных рэпарачыіх плацяжоў, якія складалі ў сёнах калі 2 млрд. марак, прыкладна 1 млрд. 200 міль. марак прызначалі ішома для пакрыцця вясельнай заапаўчачасці і вясельных плацяжоў.

«Джэнтльмэнская згода» азначае, што тры змяшчальныя рэпарачыіх плацяжоў, аб якіх гаварылася ў Лёване, з'яўляюцца галоўным чынам за кошт Амэрыкі. Але Амэрыка зусім ня выказвае свайго захаваньня з гэтага паводу. Наадварот, усё маней чутны галасы, якія ранава пратэстуюць супраць змяшчальнага або скасавання вясельных даўгоў.

У Амэрыцы ўказваюць, што вясельны даўгі ўжо і так з'яўляюць у рэзультате залучаных згод. Італія, напрыклад, зыбіла 80 проц. даўгоў, Польшча — 30 проц., Бельгія — 60 проц., Францыя — 60 проц. і інш. Што дзятчыць «маральных матываў» (сёнаўні, моў, разам правалілі проф і шельга таму патрабаваць ад іх грошай), дык амэрыканскія дэплагі, паводле наведвальніка «Манчэстэр гардзіян», пільна зааўляюць, што пара ішома казі аб «вайне» ў імі абароны цывільнага ад германскага барбарства. Вайна, моў, вільса дзеля інтарэсаў Англія і Францыя, няхай яны і паліць.

Пераплетыва агульнага націску аўганіскай кредытараў на Амэрыку выканае вялікую трывожу ў амэрыканскіх колах. Макдапалд — апошнім выступалішы нацыяналіст — нават запэўніць, што Лёвана зусім не прадаўляе Злучаным Штатам яшчэ-лебуць ультыматуму. Але «джэнтльмэнская згода» яна гаворыць аб тым, што аўганіскай кредытары робяць зусім націск на Амэрыку. Аб гэтым гаворыць і дагавор аб «давер'і».

Эрык адрапта жывіць, што два гэтыя дагаворы азначаюць адмаўленне англа-французскай Антанты, што Англія і Францыя будуць выступаць адзіным фронтам у пытанні аб даўгах.

Лёвана, такім чынам, прыняла да новага разнага абстрактнага супрацьпачынаў у імпэрыялістычным лагэры (Вр. Зв.).

## Другая сібірская домна ўступіла ў строй

СТАЛІНСК, 16. (Молнія спячор РОСТА). 15 ліпеня, у 22 гадзі 50 мін. па маскоўскім часе, домна № 2 Бузэвскага металургічнага заводу імя Сталіна задута. Другая сібірская домна ўступіла ў строй. Першы чыгун чаканца праз 36 гадзінь.

## ПАХОД „МАЛЫГІНА“ У АРКТЫКУ

Гутарка з прадстаўніком праўдліва „Інтурыст“ тав. Куры І-га жывіці ледока «Малыгіна» з групай навуковых работнікаў і інжынераў адрадаўляюцца ў лядовы паход у Арктыку.

У сувязі з правядзеннем другога міжэрадавага палярнага году паміж Арктычным камітэтам і «Інтурыстам» заключана згода, па падставе якой паход «Малыгіна» павінен быць толькі турэмцае, але і буйнае навуковае значэнне.

«Малыгіна» пойдзе па зямлю Франца-Іосіфа і правідуе абслоджываць архіпелаг, што сатрэ «больша пільна» з карты Арктыкі.

На зямлі Франца-Іосіфа чужаежыццельныя турысты ўбачаць самае паўночнае сацыялістычнае будаўніцтва (шабуню ангара, дому для зімоўчыкаў і г. д.). На магутным самаляце інтурысты разам з сацыялістычнымі работнікамі правідуць абслоджываць зямлі Франца-Іосіфа і архіпелаг у лядовай. Ва ўсіх пунктах стаіць ледокава будыць праведзены буйны навукова-даследчыя работы, арганізавана паліваць на палічных зьвераў і г. д.

На зямлі Франца-Іосіфа «Малыгіна» разгортвае запасы прадуктаў і матар'ялаў, якія

## Дагавор аб „давер'і“

аб англа-французскі блёк для захавання версальскай сыстэмы

ПАРЫЖ. Агенства Гавае паведамаць: Эрык падаў журналістам тэкст англа-французскага дагавору аб супольнай праграме дэплагіі. У дагавору гаворацца:

«Арт. 1. Натхніныя дэплагі, якія панаваці на Лёванскай канферэнцыі, аб'ява ўрады парамілі ўсёмі раз, калі гэта будзе патрэбна, зусім адрапта аб'яваць думкамі на ўсіх пытаньнях, якія маюць тое-ж нахождываць, што пытаньне, якое было так шырока ўрогулявана на Лёванскай канферэнцыі. Разам з тым яны выказваюць надзею, што і іншыя дзяржавы будуць згодны дадчыцца да іх, каб умяцьваць тую-ж пракуртку».

Арт. 2. Абодва ўрады маюць намер праваліць сёнас адры з адрыма, а таксама і з іншымі дэплагіямі на Жэнеўскай канферэнцыі, каб знайсці апаўчача выгода і справдлівае для ўсіх краін вырашэнне праблемы разабарэньня.

Арт. 3. Абодва ўрады дагаворацца паміж сабою, а таксама і з іншымі ўрадамі аб тым, каб забяспечыць дакладную і праўдліва падрыхтоўку міжнароднай і эканамічнай канферэнцыі.

Арт. 4. У чаканні заключэння новага ганцільнага дагавору абодва ўрады будуць уліць усеіх дэплагііх дыскрыпалінаў і характары, напіраваных супраць інтарэсаў другой краіны».

Пасля агульнасільна гэтага дакуманту Эрык з'яўляў: «Гэты факт проста сведчыць аб сумленнай прыязні паміж Францыяй і Англіяй і аб іх цвёрдай волі аб'яднаць напалганні, праду і вошт да таго, каб спрыяць арганізацыі міру».

Тэкст «джэнтльмэнскай згоды» ішо дзяржаў — амэрыканскіх кредытараў — будзе апаўчачаць пазыбей.

## Сталінскі доменны цэх—апошніяе слова сусьветнай тэхнікі

(З гутаркі з галоўным інжынерам фірмы „Фрэй“ містар Ээргардт)

СТАЛІНСК, 14. Галоўны інжынер амэрыканскай фірмы «Фрэй» містар Ээргардт, у гутарцы з народна-дэплагі Роста адзначыў, што ў Сталінскім доменным цэху сабраў усё лепшае і самае новае, што адыма ў доменнай вытворчасці за апошнія 25 год.

У гэтым цэху самая даскалалая сыстэма падачы матар'ялаў. Над'ёмнік «Осіс» працуе без адзінага рабочага — аўтаматычна. Сыстэма ўзавалвання махаліапама і вагоны вагі могуць падаваць у пач больш 2 тыс. тон руды кожны дзень. Каўнеры 2 першых домен маюць у плыню 7,5 і ў вышыню 235 метраў, што дае настайныя запасы паветра пры лютых сібірскіх марозах. Аўтаматычна прылада «Брыстэкс» кантралюе тэмпературу і поўнасцю папярэджае торжаныя пачы. Бя зумова, такоа выкачана багатае спалучэнне лепшых тэхнічных дасягненняў на адным заводзе махана толькі пры савацкай сыстэме гаспадарання.

Другая домна зроблена лепш за першую. Будаўнічы і мастацкія работы адрадаюць самым высокім тэхнічным патрабаваўням».

## Другая сібірская домна ўступіла ў строй

СТАЛІНСК, 16. (Молнія спячор РОСТА). 15 ліпеня, у 22 гадзі 50 мін. па маскоўскім часе, домна № 2 Бузэвскага металургічнага заводу імя Сталіна задута. Другая сібірская домна ўступіла ў строй. Першы чыгун чаканца праз 36 гадзінь.

## ПАХОД „МАЛЫГІНА“ У АРКТЫКУ

Гутарка з прадстаўніком праўдліва „Інтурыст“ тав. Куры І-га жывіці ледока «Малыгіна» з групай навуковых работнікаў і інжынераў адрадаўляюцца ў лядовы паход у Арктыку.

У сувязі з правядзеннем другога міжэрадавага палярнага году паміж Арктычным камітэтам і «Інтурыстам» заключана згода, па падставе якой паход «Малыгіна» павінен быць толькі турэмцае, але і буйнае навуковае значэнне.

«Малыгіна» пойдзе па зямлю Франца-Іосіфа і правідуе абслоджываць архіпелаг, што сатрэ «больша пільна» з карты Арктыкі.

На зямлі Франца-Іосіфа чужаежыццельныя турысты ўбачаць самае паўночнае сацыялістычнае будаўніцтва (шабуню ангара, дому для зімоўчыкаў і г. д.). На магутным самаляце інтурысты разам з сацыялістычнымі работнікамі правідуць абслоджываць зямлі Франца-Іосіфа і архіпелаг у лядовай. Ва ўсіх пунктах стаіць ледокава будыць праведзены буйны навукова-даследчыя работы, арганізавана паліваць на палічных зьвераў і г. д.

На зямлі Франца-Іосіфа «Малыгіна» разгортвае запасы прадуктаў і матар'ялаў, якія

## ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— 20 ліпеня, у 6½ гадзі веч., у летнім тэатры сату «Графітэр» адбудзецца Менская гарадская рабочая канферэнцыя.

Прадак дачы: вільня пленуаў ЦК і ЦКК КП(б)Б, ГК і ГКК КП(б)Б і заданцы прамысловасці ў справе разгортвання шырспальнаў.

Моду прадстаўніцтва 1 ад 15. Манатаў атрымаў у Менгарпрафсавае по пазыбей 10 ліпеня.

— Выходзячы з паставоў калекі НЭЗ ад 14/VI-32 г., састар вучоту НЭЗ на 20 ліпеня г. г., у 12 гадзі дзень, у г. Менску склікае рэспубліканскую нараду па вучоце ў галіне сельскай гаспадарыі.

На нараду выкачваюцца інжынеры па вучоце пры раіаа, а дзе іх няма — раіаграфы.

Харчаваньне, праезд і інтэрыят за кошт Наркамзему.

На нараду выкачваюцца кіраўнікі састару вучоту тэатраў і цэнтральных устаноў сыстэмы Паркамзему.

Летні тэатр о аду „Графітэр“ АД 16 ЛІПЕНЯ 4-ы цыньля МЮЗІК-ХОЛ Панатаў у 9 гадзі веч.

Нахоньне марана Зыш прагр. хроніка Саюзніо

Інтернацыяналі Інтэрнацыяналі Зыш прагр. хроніка Саюзніо

Ініно ПРАКРОР ЭРДАН Зыш прагр. хроніка Саюзніо

Правлетары Дзясныя дзясныя сацыялістычныя Зыш прагр. хроніка Саюзніо

СВАРТАН Мастацкі фільм ЛЯСНАЯ БЫЛЬ драма ў 8 частках

Беларускі тэхнікум